

## Беларуская лінгвістыка ~ Лінгвістыка ў Беларусі

- [Галоўная старонка](#)
- [Спасылкі](#)
- [Асобы](#)
- [Наш гурток](#)
- [Пра сайт](#)
- [Архіў](#)
- [Раздзелы сайта ↓](#)


## Міжнародная канферэнцыя “NooJ’2015” (Мінск, 11–13.06.2015)

Серада, 14 студзеня 2015 г. [Аляксей Яскевіч](#)

Раздзел: [Канферэнцыі](#)

Пазнакі: [камп'ютарная лінгвістыка](#) | [корпусная лінгвістыка](#) | [чэрвень 2015](#)

Праглядаў: 9



Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі (АПП) Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і лабараторыя “ELLIADD” (універсітэт Франш-Кантэ, Безансон, Францыя) праводзяць **11–13 чэрвеня 2015 г.** у Мінску Васямнацатую Міжнародную канферэнцыю па апрацоўцы электронных тэкстаў на натуральнай мове “NooJ’2015”.

Дадзеная канферэнцыя:

– дазваляе сустрэцца даследчыкам у лінгвістыцы, у камп'ютарнай лінгвістыцы з карыстальнікамі NooJ і падзяліцца сваім вопытам у якасці распрацоўшчыка, даследчыка і/ці выкладчыка;

– знаёміць карыстальнікаў [NooJ](#) з апошнімі лінгвістычнымі рэсурсамі і прыкладаннямі АНМ (ад англійскага NLP – Natural Language Processing – апрацоўка натуральнай мовы), распрацаванымі для/з дапамогай [NooJ](#), з новымі функцыянальнымі магчымасцямі, а таксама з перспектывамі іх далейшага развіцця;

– прапануе даследчыкам і аспірантам паўдзельнічаць у двух семінарах (базавага і прасунутага ўзроўню) для таго, каб навучыцца праводзіць аналіз карпусоў электронных тэкстаў і будаваць прыкладанні АНМ з дапамогай [NooJ](#);

– дае магчымасць прадставіць і азнаёміцца з новымі функцыянальнымі магчымасцямі непасрэдна самой праграмы [NooJ](#) (v5).

Тэматыка канферэнцыі ахоплівае **распрацоўку лінгвістычных рэсурсаў** (тыпаграфіка, правапіс, склададзяленне, фанетычная і прасадычная транскрыпцыя, марфалогія, лексічны аналіз,



лакальны сінтаксіс, структурны сінтаксіс, трансфармацыйны аналіз, перафразаванне, семантычныя анатацыі, семантычны аналіз і інш.) ды **апрацоўку электронных карпусоў** (корпусная лінгвістыка, ідэнтыфікацыя, аналіз і апрацоўка інфармацыі, аналіз дыскурсу, бізнес-аналітыка, прыкладанні АНМ і інш.).




Анатацыі на англійскай мове падаюцца да **1 лютага 2015 года**. Шаблон анатацыі – [тут](#). Анатацыя павінна ўтрымліваць назву даклада, імя, арганізацыю і email аўтара(ў). Анатацыі не павінны перавышаць аб’ёмам адну старонку (каля 400-600 слоў) і павінны быць [дасланыя ў сістэму EasyChair](#).

Усе атрыманыя анатацыі будуць перададзеныя навуковаму камітэту, і не пазней за 31 сакавіка аўтары атрымаюць паведамленне пра ўключэнне даклада ў праграму канферэнцыі.

Фармат файла фінальнай версіі падаецца – PDF. Усе прынятыя анатацыі будуць уключаныя ў «**Зборнік анатацый дакладаў Міжнароднай канферэнцыі NooJ’2015**».

Увага! Пры ўзнікненні складанасці з падачай анатацыі ў сістэму EasyChair просім звязвацца з арганізацыйным камітэтам праз электронны адрас – [nooj2015@ssrlab.by](mailto:nooj2015@ssrlab.by). Дадатковая інфармацыя на старонцы [nooj2015.ssrlab.by](http://nooj2015.ssrlab.by).

Спадабаўся допіс? Атрымлівайце абвешчэнні пра новы матэрыял праз  [RSS](#) або  [Email](#) !

 [Tweet](#) 0     [Падабаецца](#) 0     [Мне нравится](#) +1

## Яшчэ запісы па тэме:

- [«Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина» \(Гомель, 15–16.11.2012\)](#)
- [Пяты міжнародны кангрэс беларусістаў \(20–21.05.10\)](#)
- [Отчет аспиранта: сезон 2010. Часть I.](#)
- [Сучасная славістыка і навуковая спадчына С.Б. Бернштэйна](#)
- [IX Международная научная конференция «Белорусско–русско–польское сопоставительное языкознание, литературоведение, культурология» \(Витебск, 14–16.XI.2013 г.\)](#)
- [XXII Международная научная конференция «Язык и культура» \(Киев, 24–27.VI.2013\)](#)
- [III конференция “Русский язык: конструкционные и лексико–семантические подходы” \(Санкт–Петербург, 12–14.IX.2013\)](#)

## [Навіны сайта праз RSS!](#)

[Браўзер сам даведаецца пра новае!](#)

## Асабістыя старонкі

- [Алег Копач](#)
- [Аляксей Яскевіч](#)
- [Анжаліка Дубасава](#)
- [Вадзім Шклярск](#)